

# ВЯЗДА

ЦЕНА 10 КАП.  
28 сакавіка 1940 г., чацвер

## ЛІСКУЧАЯ ПЕРАМОГА СТАЛІНСКАГА БЛОКА КОМУНІСТАЎ І БЕСПАРТЫЙНЫХ

24 сакавіка 1940 г. увоцце ў вызваленых народаў былой Заходняй Беларусі, як дзень таржашна стычнай дэмакратыі, бліскачай перамогі ленынска-сталінскай партыі і палітыкі, новай перамогі сталіна і лена камуністаў і беспартыйных.

Штодня заходніх абласцей рэспублікі раз прапагандавалі сваю ласкую любові і адданасць мадэра-радары большэвікоў, савецкай уладзе і іншым працоўным вядімаму Сталіну.

Дэма галасаванне мададх грамадзянаў Савецкага Саюза за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных з'яўляецца свецаннем велічнай палітычнай актыўнасці мас, рэальна вялікай работы, праробленай партыйнымі арганізацыямі і органамі савецкай улады заходніх абласцей.

Пішучыя намі сёння паехаменні арганізацыі Празідуума Вярхоўнага Савета СССР і БССР аб рэзультатах выбараў у Вярхоўны Совет Саюза Савецкіх Рэспублік і ў Вярхоўны Совет БССР і БССР ратуць сэрца савецкага грамадзяніна.

Заходніх абласцей Беларускай ССР 653 чалавекі ўдзельнічалі ў галасаванні ў Совет Саюза, што складае 99,27 проц. да агульнага ліку выбарчых у Вярхоўны Совет Саюза Савецкіх Рэспублік і ў Вярхоўны Совет БССР і БССР ратуць сэрца савецкага грамадзяніна.

У галасаванні на выбарах у Вярхоўны Совет БССР у галасаванні ўдзельнічалі 99,27 проц. выбарчых у Вярхоўны Совет БССР і БССР ратуць сэрца савецкага грамадзяніна.

У галасаванні на выбарах у Вярхоўны Совет БССР і БССР у галасаванні ўдзельнічалі 99,27 проц. выбарчых у Вярхоўны Совет БССР і БССР ратуць сэрца савецкага грамадзяніна.

на розных курсах, рыхтуюць себе да творчай работы.

Новы, савецкі лад можа ўваходзіць у быт мільёнаў працоўных заходніх абласцей рэспублікі. Тысячы рабочых перавыконваюць свае вытворчыя нормы, і рэзультате чаго многія заводы і фабрыкі дзятрымова выжылі свае кварталыя планы. Сяляне ўзропа рыхтуюцца да першай большэвіцкай вясны. Усім коларамі радзімы расцітае пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі свабоднае і радаснае жыццё. Гатае новае жыццё народ горяча палюбі і за яго будзе біаітасна змагацца супроць усіх панскіх прыхвасней — аэонаўцаў, бундэўцаў, пепеаўцаў і іншай нечысці.

Вось што піша ў сваім пісьме ў рэдакцыю былы батрак, зарад старшыня Руніскага сельсавета, Новамышскага раёна, тав. Макаруч: «Васпраўднілі былі мы пры ўладзе польскіх панцоў. Пяпер мы — шчаслівыя грамадзяне, сапраўдныя гаспадары свайго жыцця. Савецкую ўладу мы любім, мы будзем абараняць яе, калі спетрыбна, са зброй у руках. Жыцця свайго не пашкадуем за савецкую ўладу, за рэнага нашага баньку таварына Сталіна, які даў нам права называцца людзьмі».

Гэтыя простыя, ідуць у глыбіню сэрца словы выражаюць мыслі мільёнаў людзей, атрымаўшых дзякуючы савецкай уладзе, партыі большэвікоў і таварышу Сталіну права на свабоднае і шчаслівае жыццё.

Вось чаму вызвалены народ агульнага галасаванні за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных. Божым выбарчым лічыць сваім свецаннем абавязкам прыняць ўладу ў галасаванні, каб зрабіць блок камуністаў і беспартыйных ішча больш магутным, ішча больш згуртаваным.

Незабіткі ворагці ўсяляе прабавалі перапракціць працоўным прыняць ўладу ў галасаванні. Былі выпадкі правакандыінай дзейнасці, пагроз, запалохваніў за боку былых памешчыкаў, афіцэраў. Але ніякія варажыя выжыкі не ў стане сшыпні магутны рух народа да новага жыцця.

Народ паслаў сваімі дэпутатамі ў Вярхоўны Совет СССР і БССР 224 лепшых сваіх сымноў і дачок, палкіх патрыятаў сацыялістычнай радзімы, да канца адданых справе Ленына—Сталіна.

Гэта дэпутаты вызваленага народа. Сярод іх — былы батрак, палкі рэвалюцыянер Сяргей Осіпавіч Прытыцкі, які афарваў сваім малымі жыццём у імя шчасця народа; Рафаіл Сяргэнт, вакоя яго ішча ў вярочны год рацкі збіраўся сцягнае, каб пасуджыць праўду аб свабодным, шчаслівым жыцці. 15 год катвалі польскія паны незлібомага берабіта за шчасце народа. Толькі Чырвоная Армія вызваліла яго у турмы і далучыла да творчай работы; Зоя Канстанцінаўна Сябля — былая батрачка, якая ўсё жыццё гула сшыну на памешчыкаў і асіднікаў; любімым настаўнік Антон Сямёнавіч Малевіч, яго польскія ўлады пазбавілі права называцца настаўнікам; інжынер лажына-зска завода сельскагаспадарчых машын Іван Антонавіч Турлейскі; тэкстыльшчык па, у мінулым беспрацоўная, а зараз ініцыятар стыхаўскага руху Марыя Канстанцінаўна Патроўская і многа іншых лепшых людзей радзімы.

29 сакавіка адрынеца VI Сесія Вярхоўнага Савета СССР. 22 дэпутаты сацыялістычнага парламента, выбараны ад заходніх абласцей Савецкай Беларусі, у дружнай сямі пасланцаў народа прымуць ўдзел у рабоце вярхоўнага органа ўлады вялікай краіны сацыялізма.

Бліскачая перамога сталінскага блока камуністаў і беспартыйных на выбарах у Вярхоўны Совет СССР, БССР і УССР ад заходніх абласцей Беларусі і Украіны — ад перамогі савецкага народа. Згурта-перамога ўсяго савецкага народа. Згурта-перамога вякоя партыі, вакоя рэнага Сталіна, прапоўныя заходніх абласцей, разам з усім савецкім народам паспахова будуюць камуністычнае грамадства.

## ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБАРАЎ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР АД ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЕЙ УКРАЇНСКОЙ ССР І БЕЛАРУСКОЙ ССР

(Даныя аб рэзультатах выбараў публікуюцца па матэрыялах, атрыманых сакратарыятам Прэзідуума Вярхоўнага Савета СССР ад арганізаваных выбарчых камісій па выбарах у Совет Саюза і Совет Нацыянальнасцей).

24 сакавіка 1940 года прайшлі выбары ў Вярхоўны Совет СССР па выбарчых акругах заходніх абласцей Украінскай ССР і Беларускай ССР.

Для правядзення выбараў у Вярхоўны Совет СССР было ўтворана ў заходніх абласцях Украінскай ССР 27 выбарчых акруг па выбарах у Совет Саюза і 6 выбарчых акруг па выбарах у Совет Нацыянальнасцей, у заходніх абласцях Беларускай ССР — 16 выбарчых акруг па выбарах у Совет Саюза і 6 выбарчых акруг па выбарах у Совет Нацыянальнасцей.

Выбары адбыліся па ўсіх 43 выбарчых акругах па выбарах у Совет Саюза і па ўсіх 12 выбарчых акругах па выбарах у Совет Нацыянальнасцей.

Галасаванне адбылася на выбарчых участках агульных па выбарах у Совет Саюза і Совет Нацыянальнасцей. Усяго было ўтворана 10.387 выбарчых участкаў, з іх: у заходніх абласцях Украінскай ССР — 6.729 участкаў; у заходніх абласцях Беларускай ССР — 3.658 выбарчых участкаў.

Арганізаванымі камісіямі зарэгістравана выбаранне ўсіх 55 дэпутатаў у Вярхоўны Совет СССР. Усе выбараныя дэпутаты з'яўляюцца кандыдатамі блока камуністаў і беспартыйных.

Па спісах выбаршчыкаў усяго было зарэгістравана

7.966.923 выбаршчыкі. Прымала ўдзел у галасаванні па выбарах у Совет Саюза 7.894.971 чалавек, або 99,09 проц., і па выбарах у Совет Нацыянальнасцей — 7.895.861 чалавек, або 99,10 проц. ад агульнай колькасці зарэгістраваных выбаршчыкаў.

Ва ўсіх 43-х выбарчых акругах па выбарах у Совет Саюза за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных галасавала 7.743.210 чалавек, што складае 98,07 проц. усяго ліку выбаршчыкаў, удзельнічаўшых у галасаванні. Бюлетэняў, прызнаных неспраўдлівым на падставе арт. 90 „Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР“, аказалася 8.132. Бюлетэняў, у якіх закраслены прозвішчы кандыдатаў, — 143.629.

Ва ўсіх 12-ці выбарчых акругах па выбарах у Совет Нацыянальнасцей за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных галасавала 7.743.965 чалавек, што складае 98,07 проц. усяго ліку выбаршчыкаў, удзельнічаўшых у галасаванні. Бюлетэняў, прызнаных неспраўдлівым на падставе арт. 90 „Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР“, аказалася 8.955. Бюлетэняў, у якіх закраслены прозвішчы кандыдатаў, — 142.941. Асобна па заходніх абласцях Украінскай ССР і Беларускай ССР вынікі выбараў у Совет Саюза і Совет Нацыянальнасцей даюцца наступнай табліцай:

Імя выбаршчыкаў	Удзельнічала ў галасаванні		Галасавала за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных		У Совет Саюза		У Совет Нацыянальнасцей	
	У абаццых	У проц. да ліку выбаршчыкаў	У абаццых	У проц. да ліку выбаршчыкаў	У абаццых	У проц. да ліку галасаванні	У абаццых	У проц. да ліку галасаванні
Украінская ССР (заходнія абласці)	5.036.295	99,3	4.985.041	98,98	4.890.317	98,06	4.887.953	98,05
Беларуская ССР (заходнія абласці)	2.930.628	99,21	2.910.820	99,32	2.852.893	98,11	2.856.012	98,11
<b>У С Я Г О.</b>	<b>7.966.923</b>	<b>99,10</b>	<b>7.895.861</b>	<b>99,10</b>	<b>7.743.210</b>	<b>98,07</b>	<b>7.743.965</b>	<b>98,07</b>

## СПІСАК ДЭПУТАТАЎ, ВЫБРАНІХ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР АД ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЕЙ УКРАЇНСКОЙ ССР І БЕЛАРУСКОЙ ССР

- УКРАЇНСКАЯ ССР**
- ВАЛЫНСКАЯ АБЛАСЦЬ**
    - Васюта Міхай Адамавіч — Ковельская акруга
    - Янамон Марыя Нікалаўна — Луцкая акруга
    - Кірыц Леанід Раманавіч — Каменская акруга
    - Гашарыцкая акруга
    - Друмон Марыя Данаўна — Владзімір-Валынская акруга
  - ДРАГОБЫЧСКАЯ АБЛАСЦЬ**
    - Лявона Данаі Дамітрывіч — Лобра-мільская акруга
    - Стахурка Мямалія Патроўна — Самборская акруга
    - Тяч Яаў Нікітавіч — Драгобычская акруга
    - Шчэпаніч Іван Паўлавіч — Барысаўская акруга
  - ЛЬВОВСКАЯ АБЛАСЦЬ**
    - Перапеліца Марыя Аляксееўна — Рава-Руская акруга
    - Васілеўна Ванда Львоўна — Львоўская гарадская акруга
    - Студзінін Кірыл Осіпавіч — Львоўская акруга
    - Грышчын Леанід Сцяпанавіч — Гара-лоцкая акруга
    - Серавой Васіль Грыгор'евіч — Залачэўская акруга
  - ПАНЧЫШЫНСКАЯ АБЛАСЦЬ**
    - Панчышын Мар'ян Іванавіч — Бра-дэўская акруга
  - РОВЕНСКАЯ АБЛАСЦЬ**
    - Сафонія Нікалай Антонавіч — Сар-ненская акруга
    - Грыб Яаў Савіч — Кастопальская акруга
    - Ермічун-Дзючун Ульяна Васільеўна — Ровенская акруга
    - Бегма Васіль Андрэевіч — Дубоўская акруга
  - СТАНІСЛАўСКАЯ АБЛАСЦЬ**
    - Владзіла Анна Патроўна — Станіслаў-ская акруга
    - Смажаншын Нікалай Аляксеевіч — До-лінская акруга
    - Груліна Міхай Васільевіч — Бала-мыцкая акруга
    - Гараванец Васіль Ігнашевіч — На-варыяцкая акруга
  - ТАРНОПАЛЬСКАЯ АБЛАСЦЬ**
    - Слонь Міхай Варнаевіч — Крэмянец-кая акруга
    - Грышка Міхай Сяргеевіч — Беража-нская акруга
    - Крыў Юры Дамітравіч — Тарнопаль-ская акруга
    - Воін Антон Андрэевіч — Чорткоўская акруга
    - Бабецкая Еўдакія Фёдарэўна — Бу-чацкая акруга
  - БЕЛАСТОЦКАЯ АБЛАСЦЬ**
    - Навалёў Міхай Прэкоф'евіч — Беда-стоцкая акруга
    - Дзючун Марыя Іванаўна — Велька-я акруга
    - Ігаў Сямён Сцяпанавіч — Ложын-ская акруга
    - Постран Філіп Сямёнавіч — Гроднен-ская акруга
    - Сяўно Павел Антонавіч — Ваўкавы-ская акруга
  - БРЭСЦКАЯ АБЛАСЦЬ**
    - Сяўчун Дамітрый Іванавіч — Брэсткая акруга
    - Юхімун Соф'я Неспераўна — Юбрыч-ская акруга
  - ПІНСКАЯ АБЛАСЦЬ**
    - Прыстуна Андрэй Іванавіч — Драгі-чынская акруга
  - КАЛОДЗІНСКАЯ АБЛАСЦЬ**
    - Калодзіч Нікалай Нікалаевіч — Пінская акруга
  - БАРАНАВІЦКАЯ АБЛАСЦЬ**
    - Панамарэна Пандэймон Кандраевіч — Баранавіцкая акруга
    - Сяржант Рафаіл Іванавіч — Ліцкая акруга
    - Сябля Зоя Канстанцінаўна — Нава-грудская акруга
    - Тур Іван Пятровіч — Стэфаноўская акруга
  - ВІЛЕЙСКАЯ АБЛАСЦЬ**
    - Стома Васіль Сямёнавіч — Вілейская акруга
    - Багдану Іван Аляксандравіч — Па-стаўская акруга
    - Кіслаў Кузьма Венедзіктавіч — Глы-боцкая акруга
- БЕЛАРУСКАЯ ССР**
- ТАШАНСКАЯ АБЛАСЦЬ**
    - Ташанка Пётр Ільіч — Валынская ак-руга
    - Краўчун Іван Юрэвіч — Драгобыч-ская акруга
    - Козырэў Нікалай Владзіміравіч — Львоўская акруга
    - Шчэрбан Філіп Кузьміч — Ровенская акруга
    - Гайршчун Грыгорый Васільевіч — Станіслаўская акруга
    - Кампаніч Іван Данаілавіч — Тарпо-пальская акруга
  - ТУРЛЕЙСКАЯ АБЛАСЦЬ**
    - Турлейскі Іван Антонавіч — Велька-цкая акруга
    - Прытыцкі Сяргей Осіпавіч — Гроднен-ская акруга
    - Чарнік Марыя Нікалаўна — Баран-віцкая акруга
    - Падчерба Сцяпан Філіпавіч — Брэст-кая акруга
    - Ільяев Антон Сцяпанавіч — Пінская акруга
    - Малювіч Антон Сямёнавіч — Вілейская акруга

## РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБАРАЎ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ БЕЛАРУСКОЙ ССР АД БАРАНАВІЦКАЙ, БЕЛАСТОЦКАЙ, БРЭСЦКАЙ, ВІЛЕЙСКОЙ І ПІНСКОЙ АБЛАСЦЕЙ БССР

(Публікуюцца па даных, атрыманых сакратарыятам Прэзідуума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР ад арганізаваных выбарчых камісій)

Усяго па заходніх абласцях Беларускай ССР ёсьць 3658 выбарчых участкаў і 202 выбарчыя акругі па выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР.

К 14 гадзінам 26 сакавіка быў закончан падлік галасоў па ўсіх акругах. Па даных арганізаваных выбарчых камісій зарэгістравана выбаранне ўсіх 202 дэпутатаў Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. Усе выбараныя дэпутаты з'яўляюцца кандыдатамі сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

Па Баранавіцкай, Беластоцкай, Брэсткай, Вілейскай і Пінскай абласцях зарэгістравана 2.930.628 чалавек, якія маюць права голасу на выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР. У галасаванні на выбарах у Вярхоўны Совет БССР прынялі ўдзел 2.909.450 выбаршчыкаў, што складае 99,27 проц.

ад агульнай колькасці грамадзян, якія карыстаюцца правам голасу

Ва ўсіх выбарчых акругах па выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных галасавала 2.850.406 чал., што складае — 97,97 проц. усяго ліку удзельнічаўшых у галасаванні.

Бюлетэняў, прызнаных неспраўдлівым на падставе Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР, аказалася 2183. Бюлетэняў, у якіх закраслены прозвішчы кандыдатаў, — 56.861.

Колькасць выбаршчыкаў павялічылася ў параўнанні з выбарами ў Народнае Сабранне Заходняй Беларусі на 167.437 чалавек, колькасць прымаўшых удзел у галасаванні павялічылася на 237.170 чал.

## СПІСАК ДЭПУТАТАЎ, ВЫБРАНІХ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ БЕЛАРУСКОЙ ССР АД ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЕЙ БССР

- БАРАНАВІЦКАЯ АБЛАСЦЬ**
- Гуталевіч Броха Іосіфаўна — Баранавіцкая акруга
  - Дзямісевіч Фёдар Яаўлевіч — Баранавіцкая акруга
  - Пранка Іосіф Дзям'янавіч — Навамышская акруга
  - Вашчыла Фёдар Міхайлавіч — Баранавіцкая сельская акруга
  - Валчон Софія Данаілаўна — Ляхавіцкая акруга
  - Лункавіч Давід Андрэевіч — Млявельская акруга
  - Зідзінаў Грыгорый Барысавіч — Клецкая акруга
  - Рудно Васіль Фёдаравіч — Сінявоўская акруга
  - Лаята Фенія Аляксееўна — Гарадзкая сельская акруга
  - Сіротка Нікалай Іванавіч — Несвіжская сельская акруга
  - Назарачоў Сцяпан Іванавіч — Несвіжская сельская акруга
  - Бандарэна Пётр Венедзіктавіч — Гарадзішчанская акруга
  - Арцімона Мары Аляксеевіч — Стайкаўская акруга
  - Ласко Фама Іосіфавіч — Валеўкоўская акруга
  - Гаўрыловіч Людміла Андрэўна — Мірская акруга
  - Царун Владзімір Зенонавіч — Стаўцоўская акруга
  - Міцкевіч Канстанцін Міхайлавіч (Якуб Колас) — Сьвержанская акруга
  - Бегма Павел Георгіевіч — Івянецкая акруга
  - Шынуць Антон Вікенцевіч — Налібоцкая акруга
  - Сабалеўскі Аляксандр Яаўлевіч — Вішнеўская акруга
  - Козырэў Еўгеній Сцяпанавіч — Валожынская гарадская акруга
  - Назаневіч Іван Адамавіч — Валожынская сельская акруга
  - Івановіч Нікалай Іванавіч — Юрапінаўская акруга
  - Ачасай Барыс Аляксандравіч — Брушэўская акруга
  - Шайбан Тарас Андрэевіч — Любачэўская акруга
  - Місораў Аляксандр Пятровіч — Негіяніцкая акруга
  - Сманачоў Пётр Ефімавіч — Навагруд-ская акруга
  - Дударовіч Юлія Васільевіч — Велька-любская акруга
  - Петраш Іосіф Вікенцевіч — Ігуць-ская акруга
  - Кузьма Тафіла Аўгустынавіч — Ліпніцкая акруга
  - Вальнец Іван Антонавіч — Вараноўская акруга
  - Казлоўская Браніслава Грыгор'еўна — Ліцкая гарадская акруга
  - Луцэвіч Іван Дамінікавіч (Янка Бу-па) — Ліцкая Слабадская акруга
  - Осачы Аляксей Паўлавіч — Ліцкая сельская акруга
  - Міхайловіч Аляксандр Пятровіч — Ра-дунская акруга
  - Лявонавіч Канстанцін Емельянавіч — Васілішэўская акруга
  - Санаўеў Васіль Максімавіч — Нова-дворская акруга
  - Трафімчун Владзімір Іванавіч — Шчу-чынская акруга
  - Норшынаў Фёдар Фёдавіч — Дзём-броўская акруга
  - Ненартовіч Ольга Міхайлаўна — Жа-длоцкая акруга
  - Саўчанка Арцём Пятровіч — Хадараў-ская акруга
  - Царэнка Сямён Ільіч — Двароўская акруга
  - Малахоўскі Бенямін Веркавіч — Дзятлавіцкая акруга
  - Вярочын Іосіф Канстанцінавіч — Казлоўшчанская акруга
  - Стома Ніна Грыгор'еўна — Мастоўская акруга
  - Гусев Канстанцін Міхайлавіч — Зель-венская акруга
  - Напытава Марыя Ларыянаўна — Дера-рацкая акруга
  - Герасімыч Надзежа Георгіеўна — Слоніцкая гарадская акруга
  - Наган Яаў Паўлавіч — Слоніцкая сельская акруга
  - Нікіцін Павел Нікіфаравіч — Мажэвіч-кая акруга
  - Сурмынская Ефрасіяна Чылаўна — Віцязьская акруга

Таго дружнага галасавання, такоў аднаго выбаршчыкаў не ведае ні адна сацыялістычная краіна. Гэта магчыма дзі ў краіне, дзе пагу сапраўдны сацыялістычны дэмакратызм, у краіне, дзе ніяка экспанатацыя чалавеча чалавечаму народ сам гаспадар свайго лёсу ў сваёй краіне.

Польскія заходніх абласцей БССР за ўвесь час на справе пераканаліся, што народ савецкай ўлады, толькі вялікая партыя большэвікоў забяспечвае ім шчаслівае працаваць, культурна расці, шыць свой добрыбыт, будаваць новае, шчаслівае жыццё — жыццё без паноці-рабства, без і іншых экспаната-цый — паразітаў.

Бранкі, заводы, банкі сталі народнымі ўладаннямі. Ліквідуецца беспрацоўе. Сотні тысяч рабочых, служачых, інтэлігентных людзей з'яўляюцца ў былой панскай Польшчы, зараз, пры савецкай уладзе, атрымаў работу, працуюць на слабе, на свае радзімы.

Ілі вернуцца сваім сапраўдным гаспадарам. Батракі, маламысельныя сяляне атрымаў зямлю, сельскагаспадарчыя пры-лада, для апрацоўкі яе, атрымаў кароў, коней.

Крыты сотні школ, клубы, дамоў культуры. Тысячы людзей далучаюцца да сацыялістычнай культуры, свабодна раз-віць свае таленты. Свабодна гучаць родныя мовы — беларуская, айрская, польская.

Зывалены нашай долбаскай Чырвонай Армія ад пуг капіталістычнага рабства і будзе новае жыццё. Усёны нішчы-вая работа. Будуюцца новыя фабры-кі, заводы, будуюцца Дзятра-Вуцкі ва-шы рэканструкцыя і аднаўляюцца Дзятра-Вуцкі канал. Перадавыя сялян-ства на сваіх ўласным пачыну аргані-зацыі калгасам. Будуюцца МТС.

Мячы ў мінулым палітычна беспра-ўдны людзей вылучаны зараз на кіруючыя пасты і савецкай партыі. Яны да-раць лавэр'ем партыі і савецкай ула-ды пазаволяюць узры большэвіцкай ра-бі. Сотні і тысячы людзей займаюцца

Самалёт Вадап'янава ў Амдэрме

ОПОР САМАЛЁТА «СССР П-170». 25 сакавіка. (Спец. нар. ТАСС). Учора вярхоўныя каралі, пільжарымы Дзятра-Вуцкі Савеза тав. М. В. Вада-п'янава, пераліцеў з Нар'ян-Мара ў Маскву, пераліцеў з Нар'ян-Мара ў Маскву, пераліцеў з Нар'ян-Мара ў Маскву.

Жыхароў Амдэрме ўжо не здыміў самалёт. Дзятра-Вуцкі сталі тут частымі гасцямі. Тым не менш сустракаюць тут усіх гасціна. Цяпы прыём аказан у Амдэрме і нам.

Затрымаецца тут, вішч, нядоўга. Скарэйшым чынам добрае п'яноўе тав. Вадап'янаў павядзе машыну ўбарожжам Паўночнага Дзятра-Вуцкі акіна даеяй на ўход — на Чукотку.

ТЯГУНІН.

## Дзісанне дагавора аб гандлі і моравлаванні паміж СССР і Іранам

ГІБЕРАП. 26 сакавіка. (ТАСС). 25 сакавіка ў Тегеране падпісан дагавор аб гандлі і моравлаванні паміж СССР і Іранам. Гэты дагавор быў парафіраван у Маскву 10 сакавіка 1940 г.

З боку СССР дагавор падпісалі паў-дзятра-Вуцкі і Іране т. Філімонаў і гандлёвы дэлегат т. Алоксееў, з боку Ірана — дзятра-Вуцкі і Іране т. Музафар Аліам

## Новы фінляндскі кабінет

ДОНДАН. 27 сакавіка. (ТАСС). Агенці-Райтар паведамае што Руці сфарміра-ў сёння новы фінляндскі кабінет. У са-малёт кабінета ўваходзяць: прэм'ер-міні-стр, міністр замежных спраў Віллін, міні-стр істыцыі Лехтонен, міністр унутра-шніх спраў Ярон фон-Борн, міністр сла-б-жэння Танер, міністр абароны — генерал-Вальдэн і міністр фінансаў Пелла.



# ША ГАТОВАЊСЦЬ ДА СЯЎБЫ

Дзень дзямі да мяне сабраліся ўсе чыныя, каб правесці яшчэ раз, як і падрыхтаваліся да вясновай сяўбы. Падрыхтаваныя правесці ўсе матэрыялы дзялянага плана. А план у нас вылічылі, які, якое складзенне з 12 каласі, 20 пт. ачыню з гектара на плошчы 30 гектараў; на 30 пт. з плошчы ў гектараў; на 30 пт. яравой шпашніцы плошчы ў 3 гектарах; на 30 пт. гаю, на 500 пт. капусты і бруквы з гектара на 400 пт. бульбы.

Працягнула паказвала, што мы гэты ўраджэй атрымаем, калі добра ўгнойм яшчэ і след апрацуем яе і па-гаспадарым дагледзім культуру. Мей-жа мы ў мінулы годзе 8 пт. ільноважэнка, 20 пт. пшэня, 25 пт. гароху і 26 пт. пшавы з кожнага гектара. У бліжэйшым годзе мы значна лепш выхаваліся да сяўбы. Зімой члены зьявілі выхаванне працягнулі пасевы. Пашча нам выдана: пшэньніца ячмень, шпашніца і гароху ільноважэнка бульбавішня, пад лён іхце ка шпашніцы.

Лёта расказваць аб агратэхніцы кожнай культуры. Спінныя толькі на тым, мы будзем сяць бульбу.

Завязанае жыллішча забарануем раніш вясной, спачатку ўнесці на 8 пт. аду на гектар. Узаром гэту плошчу, забарануем і пакажам на гектар на 1 тон гною. Зараўны яго, забарануем і адлім бульбу па маргэру пад ланату. Да жэня 10 шча да ўсходзіў забарануем плошчу, каб палічыць дасяг папра да малых парасткаў. Багва ў тае вышлага пойдзе ў рост, і праз тыдні яе можна агуцьваць. Перад агуцьваць абавязкова ўнесем падворку—60 кг. ачынай селітры на гектар і па 2 пт. айной солі.

Кожная культура мае свае асаблівасці. Іні яна расце добра, заліне, граба ды і папкорку каляную соць, каб ды больш устойлівай, а калі зьвухацьш, раў жаўце, абавязкова падошч айначнай селітры.

Угнаення падліў яшчэ наліце выхаванню ўвагу. Мы сабралі і загаловілі 7 пт. гароху, 9 пт. курынага пахвэты і 8 тон дэральных угнаенняў. Ёсьць 150 тон гною пад бульбу.

Пры паліцы выявілася, што гэтага ўсяна нам не хопіць. Патрэбна паліўны фонд, але як? Члены зьявілі агадзіць аб най прапавай аб зборні фэкаліяў, а-жа калгасу бондару Петру Мурашэ заказалі бочкі. Таксама паставілі пытанне перад старшынёй калгаса аб закупцы гною у м. Берэзіно. Там ёсьць многа ачэной і арганізацыя, якія самі не скарачваюць гной і ахвотна прададуць яго. Аберкавалі мы пытанне, як арганізаваць работу трактарыстаў на ўчастку ўва. Патрэбна дагаварыцца з дэарктам у Берэзінскай МТС каб там, каб ён зававаў за зьніком айнога трактарыста, а будзе арань і селіць нашы ўчасткі і ачымае аплату адпаведна зьянату ўраджэй з гэтых участкаў. Такая работа кажна для зьяна і выгата для трактарыста. Частая зьмена трактарыстаў значна ажа аэфектыўнасьць работы ўсяго зьяна. У нашым калгасе да канца даведзіла сую работу толькі наша зьяна, а асатат і аснавалі на пшэньні. Сёлета мы абавязаліся дапамагчы калгасу заманаваць зьянваю арганізацыю працы. Распаду ачыну раней спыняла і тое, што не пасевы былі паміж імі размеркваны. І прапанавалі праўдліно неаказана амеркаваць азімны паміж зьяннымі. Агімы асабліва патрэбны вяснавы дотык: і дэдавую корку дамаць, дэ ваку спусць, а потым забаранавы і падкарміць. Такім чынам, усе палічылі і многа ча зроблена для выкананьня плана вясновай сяўбы ў зьяне. Пастараемся выканаць, што наміцілі. Зьянн план, у якасьці пшэты, аяно мяркуе на ячменьшчы паміж некалькі гектараў скораспелых турпаса.

**Х. САЛАВЕЙЧИК,**  
зьянны калгаса «Комунар», Пагоцінска сельсавета, Берэзінскага раёна.

# ХАТЫ-ЛАБАРАТОРЫ У БАРАЦЬБЕ ЗА ЎРАДЖАЙ

Падаручы вялікае значэньне масаваму асадоўванню калгаснікамі перавагой агратэхнікі, аспіванікі раёныя арганізацыі лічы ў 1939 г. прыступілі да стварэньня калгасных хат-лабараторыяў. Гэта пытанне шырока абмяркоўвалася на агульных сходах калгаснікаў. На работу ў хаты-лабараторыяў вылучаны дзешыя калгаснікі а ліку станаўнаў і ўдзельнікі.

Мінулай зімой у раёне на двухмесячных курсах быў падрыхтаван 31 агадчык хат-лабараторыяў. Усе таварышы, асвоішышы курсы, паехалі на работу ў калгасы.

На працягу года хаты-лабараторыяў раёна правялі раб вопытаў па араваньні насеннага матэрыялу, бараанаванню азімных раніш пшэчы, падкарміцы пасеваў на вялікіх плошчах і інш.

Акрамя гэтага хаты-лабараторыяў дапамагалі калгаснікам у выкарстанні ўраджэйнага комплексу агратэхнічных мерапрыемстваў. Сачылі за прымяненнем мінеральных угнаенняў, торфу, за апрацоўкай глебы, ачынай селітры.

Шэравую работу ў мінулым годзе правяла хата-лабараторыя калгаса «Чырвоны Сялабада», Варэйцоўскага сельсавета.

Вопытны ўчастак плошчай ў 2,5 гектара ўзаралі ў верасні на глыбіню 19 см. Пад ворнаў ўнеслі кашпной мукі па 5 пт. на гектар. Раніш вясной правялі бараанаванне ў два сьлімы. Азім культураванню таксама ў 2 сьлімы. Ўраджэйна камяцот: 275 пт. пшэ. перамажэнка з торфам. Пры пасадцы бульбы камяцот ўнеслі непасрэдна ў барэву. Бульба ля пасадкі бралася адарова і аяраэнава. Сярэдняя вага клубня 75—85 грамаў. У час росту правялі дзве падкармі мінеральнымі угнаеннямі і трыразовае агуцьвацьне.

Хата-лабараторыя атрыкала па 293 пт. бульбы і 35,5 пт. жэты з кожнага гектара.

Загачны хаты-лабараторыяў калгаса імені Молатава тав. праваў за гэту зіму 20 аянтых агратэхтурга. Да кожнай заняты кіраўнік старанна і сур'ёзна рыхтуецца, каб у прастай і ачынай форме ізажыць калгаснікам самаа складалыя пытанні агратэхнікі.

У гэтым годзе ў калгасе раёна дагатакова арганізацыя 40 хат-лабараторыяў. Такім чынам, сёлета будзе працаваць 70 хат-лабараторыяў.

**С. І. КУРГАНУ,**  
старшы арган Аспіваніцага райземадзела.

# НА ШЛЯХУ ДА НОВАГА ЖЫЦЦЯ

У вёсцы Казлы жывіць з кожным днём становілася ўсё больш гаротным. Дешую аямлю перадалі 15 асіднічкім гаспадаркам, а на пустаках, на вузельных пераўраўлівых палосках неглы было пракарміцца. Як блямо на воку, былі гэтыя асіднікі ў сям'і. У кожнага на душы згатаіся алоба, яшчэ ачы да паловіх асіднікі на баяіся. Чакалі, калі жыцьцё стане свабодным, калі можна будзе загаварыць на ўвесь голас.

Каваль Васіль Камша не мог скрыць свае думкі. Да яго часта ў кудзюно абраіся адпавясоўчы. Разгараіся гутарка. Васіль гаварыў:

— Браткі, кажу вам, не веча нам гавараць. Прыдзе пагубель на асіднікі і на паноў. Будзем жыць так, як жыцьшч нашы браты там... — Васіль паказваў на ўсход. Яго прастыя словы даходзілі да сэрца сям'і. Яны былі згодны з Васільем. Ён утолас выказаў іх думкі, іх мары аб шчасці.

... Падцэсяніцтвадзюва Васіль пацягнуў і дэфензіву. Кудзюно ачынілі. Двадцатп'я разоў палыў ён у пашчы на дэшыце. Пагражалі Карту-Варозы, нагайкай.

Але вась у адну верасіўскую рапіну пранасалася радасная вестка: Чырвоная Армія перайшла граніцу, каб узняць пад сваю абарону адпавясоўчых братоў ў беларусоў і украінаў. Вёска таржаствавала, з шэрагавасцю чакала сваё вызваліцель. З песнямі, кветкамі сустракалі сям'іне чырвоных воінаў краіны Советаў.

На-вомагу аянткі сям'іне, Наменчынікі і асіднікі землі перадалы ім.

... Быў сход. Сям'іне абмяроўвалі пытанне аб падрыхтоўцы да першай большавішай вясны. Вось аянткі з прынутых унёс прапанову арганізаваць калгас. Гулаў абарона сустраі сям'іне гэту прапанову. Прадэстаішы райземадзела тав. Пельхаскаў:

— Добрая рэч калгас. Але ці гэтыны вы да арганізацыі такой вялікай гаспадаркі?

— Усе гатовы!

— Згодны жыць калгасам,— чуліся вокамы з месці.

Відань было, што пытанне аб арганізацыі калгаса ўсур'ёз прадумана і рашана кожным з удзельнікаў схода. Усе 149 гаспадарак вёскі палалі заявы, выбраі праўдліне калгаса, рэзійваішы і аяначыну камяці. Штэршынны праўдліны выбраі баяіка тав. Кампавіцка.

Калгаснікі прыступілі да сур'ёзнай каментыўнай работы. Арганізавалі 9 брыгад, асыноўчы насенне, ачышчаюць яго, вывазаш на поле гной. У калгасе 360 праадыольных, кожны прымае актыўны ўдзел у будаўніцтве новага жыцця, у падрыхтоўцы да першай большавішай вясны. Вяліка асіднікі дамы забэрабудоўваюца пад большыну, дэячыя ясі і аду.

50 калгаснікаў пайшлі будаваць Днепра-Буцкі канал, асіднікі прапуюць на месцы. Вечарам абраіца дэсяціворкамі, чытаюць газеткі, прапуюць гурткі. Малады арганізаваў харам, драматычны і музкельны гурты, выучае статут комсамола.

Падворкушым, свабодным і шчаслівым жыцьцём аянткі малады калгаснікі сельгасарцелі «1 мая».

**Р. СІМХОВІЧ,**  
Вёска Казлы, Прунанскага раёна.

# ДА ВЕСНОВОЙ СЯЎБЫ

**МАГІШЭ.** Да пачатку вясенніх палывых работ у калгасе абласці адырваюца на 1.625 сезонных дзійных аяслаў на 46.600 аянткі.

Абласны саюз спажывелькай кааперацыі арганізуе непасрэдна на палых прадаж тавараў першай неабходнасці. Для гэтай мэты ў калгасе арганізацыя 356 сезонных ларкоў, 178 развозак, 356 развозак і 3 аўтавазкі з таварамі першай неабходнасці.

Пашыліся работы па ўстааўленню вентыляцыі ў цоках. Усім рабочым выдана спенсэпратка, аны забеспячаныя газаванай вадою. Сталова, клуб, дзіцячы сад, дзіцячы аясі, дзіўдэацыя, большына, кааперацыя — усё пастаўлена на службу сапраўдным гаспадарам — рабочым завода.

Павышэнне прадукцыйнасці працы забеспячае рост заробатнай платы. Сярэдняя заробатная плата кваліфікаванага рабочага ў лютым складала 500 рублёў.

У заводскім клубе загучалі радасныя песні пшэчынай савецкай моладзі. Пры клубе ёсьць дэдувы і струны астрэцы, харавы, драматычны, шахматна-шахачны гурткі, гурток кройкі і шпшы. Арганізаваў чытацкую Рабочы і рабочніцы з вялікай радасцю наведваюць свой клуб. Яны прыходзіць сюды пачытаць газету, паслухаць радыё, прагледзіць савенкі кінофільм, праслухаць лекцыю, даклад.

На заводзе вырадаюць новыя людзі. Стары кадравы рабочы Вапшычэвіч Іван Іааўчыч прававаў членам уацывай выбарчай камісіі. Рабочы Манюшка Адам выбра старшынёй заводскага кааператыва. Дзясяткі рабочых вылучаны на аднасны пасаяі—начальнікі пехаў, брыгадзіраў.

Заводская моладзь уступае ў рады комсамола. Іааўчына ў комсамол былі прыняты дачка рабочага завода т. Канатоўскай Вера, аяла таксама прапуче на прапрымствэ, малады рабочы — сын баянага селяніна т. Бук і іншыя.

Заводскі клуб перапоўнен. Прыехалі аднасны госні — дэпутат Вархунага Совета СССР — былая батрачка Зоя Скобя, дэпутат Вархунага Совета СССР — былы батрак Юліан Дударчыч. Ён сустраі цёпла, радасна.

У прамавах старых рабочых завода т. Манюшка, Сянааовіч і іншых гучае радасны і горасны за сваю сацыялістычную радзіму — СССР, за слаўную Чырвоную Армію, за партыю большавішоў і вялікага Сталіна, якія даі ўсім прапоўным былой Заходняй Беларусі права жыць і тварыць на карысь краіны сацыялізма.

**Г. МАЛІКІН,**  
Вархунаўка, Навагрудскага раёна.

# Заслужаная артыстка БССР Л. І. РЖЭЦКАЯ

Першы беларускі дзяржаўны драматычны тэатр—старэйшы тэатр рэспублікі—рыхтуецца да паказу сваіх творчых дасягненняў на дэкадзе беларускага мастацтва ў Маскве.

Гэты паказ павінен прахаманстрыраваць перад працоўнымі ўсяго Советскага Саюза, перад партыяй, урадам і вялікім Сталіным сонт беларускай нацыянальнай па форме, сацыялістычнай па зместу, тэатральнай культуры, народжанай Вялікай Бастрычынскай сацыялістычнай рэвалюцыяй.

На дэкадзе выступіць лепшыя майстры сцены.

Заслужаная артыстка Беларускай ССР—Лілія Іааўнаўна Ражэцкая рана пачала зарабіць сабе на хлеб, рана пачала самастойнае жыццё ўжо ў 1916 г. семнацінацігадовай дзівачнай па украінічым павітвым тэатры, які многы блукала ў гэты год на захоіных абласных біялы пареквай Расіі. Лілія Іааўнаўна Ражэцкая ачынае свой актёрскі шлях.

Калектыў быў вялікі, прапавалі на маргах, гэта значыць, выручка дэяілася на зьяны часткі, з якіх зьянваю долю забіраў сабе антрапёнёр, гаспадар тэатра, атамар-жа даставалася кробіць, на якую дэды-дэды можна было праіснаваць.

У Першым Беларускім дзяржаўным драматычным тэатры Лілія Іааўнаўна Ражэцкая прапуче з першых дзён яго аснавання. Яна прайшла ўвесь яго складаны, дэаціагадывы шлях. Тут яна вырасла, тут сфармавалася як актрыса. Дзівачны сваіму таленту і ўпорнай рабоце над сабой, яна заняла выдучае становішча ў калектыве.

Лілія Іааўнаўна Ражэцкая не вучылася ў спецыяльных тэатральных вучылішчах. Выхадачы багатым сцёнічым голасам, абаяннем, яркім актёрскім тэмпераментам, яна на практычнай рабоце развівала сваё актёрскае майстэрства.

Асноўныя якасьці спэцічнага выканання Лілія Іааўнаўна Ражэцкай — гэта глыбокае праінекніе ў сутнасць вобраза, яго спэцічна аяла ўвасабленне, насічанаьш сапраўдным драматызмам.

Сіла драматычнага выканання ў Л. І. Ражэцкай вялікая. Успомнім Іааўру ў п'есе Аляксандра Глебава «Іпта», Марфу ў п'есе «Іраць» Іааўскага, высокі трагічны пафас Марыны ў п'есе М. Камішоўна

«Бацярына Жарнасеж», Касперыкі ў п'есе «Сасавей» Змітрага Вядулі.

У вобразе Сасавой і спэцічнай «Апошняя» М. Горькага (які БТТ везе на дэкаду) беларускага мастацтва ў Маскву, Лілія Іааўнаўна Ражэцкая вялікі добра перадае вялікую стрыванасць і горлы пагару гэтай тыповай горкаўскай маі; маці рэвалюцыянера, аянаваааа паліцэйскай уладай. У вонкавым спакоі Сасавой уесь час адуцьваш унутраны непакое, гней і непрымірныму няпакое гэтай жанчыны да гвалтаўніку.

Багата страснасці і сапраўднага драматызма ў выкананай артысткай роля Кручыншай у п'есе «Без віны аянаваць» А. Астроўскага. Рознастайны вобраз маці, умючай пяшчотна любіць і страсна неавізьшэ, стварыла Лілія Іааўнаўна Ражэцкая ў раздэ ролей на сцэне Першага беларускага дзяржаўнага драматычнага тэатра.

Лілія Іааўнаўна — артыстка рознахарактарная. У яе рэпертуары — сапраўднае вучыцца, памешчыца Муравецкая ў «Ваўках і авечках» А. Астроўскага, і глыбока ірычная, любячая Ліда ў «Шатоне Броўчы» А. Барышчука, і лоўкая сваха Фраіна ў «Січухі» Малебра.

У выкананні Фраіны мы бачым новыя якасьці актёрскага даравання Лілія Іааўнаўна Ражэцкай — дэкасьць, жывасць, хуткая зьмена пачуццяў, імажынась. Усё гэта актёрска бліскуча перадае тып прафэсійнага свяхі ў неўміручай камады Малебра.

У аянткім прамере тэатра, камады Кантрапа Браўны «Хто аянткі апошні», аяла таксама вызначана на дэкаду, Лілія Іааўнаўна Ражэцкая з поспехам выканала ролі прабірлівычцы пёш Каці, Сасавіта мова, народны юмар пёш Каці, сям'іна вялікі аяла перадаюца агрысай.

Зарэ Лілія Іааўнаўна Ражэцкая преліду над вобразам ганарлівай польскай пані, памешчыцы Іааўскаўскай у спэцічнай «Парыжыны» Кантрапа Браўны, грэшы, спэцічна, вызначаны на дэкаду. На чэрэ выдатны вобраз карыіцы ў трагедыі Вільяма Шэкспіра—«Ромео і Джульета», над якой тэатр распачаў падрыхтоўчую працу.

У дні стварэньня двадцяткай галавіні стварыла БССР урад узаагародзі Лілія Іааўнаўна Ражэцкую зьяннем заслужанай артыстка рэспублікі.

**Е. РАМАНОВІЧ,**  
БІБЛІАГРАФІЯ

# „ВЫЗВАЛЕННЫМ БРАТАМ“

Чырвоныя байцы — адважныя патрыёты сваёй радзімы. Яны — багарадныя сыны большавішай партыі, выхаваныя ў духу бізмельнай любві да сваёй радзімы, да ўсёй працоўнай. Чырвоная Армія гэта відавочна прахаманстрыравала ў памятыны дні верасня 1939 г., калі яна аказала брацкую дапамогу народам Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны. Верасіўскі вывадчык паход Чырвонай Арміі — гэта найвялікім трыумф сапраўднага сацыялістычнага гуманізма.

Савенкі пшэньнічнікі Беларусі нямаюць зрабіць, каб гістарычныя верасіўскія дні 1939 года назаўсёды асталіся ў памяці народа. Яны напісалі рад ападытаніяў, нарысаў, вершаў. Гэтыя творы аянткіраваць зарэ Дзяржаўным выдавецтвам Беларусі ў асыонны аянткіру пад называм «Вызваленым братам».

Зборнік надрэна аформлен і зьянтчае добры пачыты і празычыны творы. Адэравацыя ён партрэтама вялікага правадара таварыша Сталіна і радкімі з Пшэма беларускага народа сваіму настайніку і аругу. Зарэ а'снаны беларускі народ з вялікай любобю і шчырацю гаворыць:

Хай смучае вачэй тваіх добрых не росіць,  
Ші сонейка захаць, ці сонейка ўсход.  
Прымі прыгнечане, аяко прыносіць  
Табе, правадчы, беларускі народ.

Народны паэт рэспублікі арганасен Іааў Булаа напісаў нізку выдатных вершаў «На захоіне-беларускіх матыях».

Народны паісар з незычнай прастаюй і мурашю склаў свае песні, прасвечаныя падзям 17 верасня:

Сурмы зайграілі, Чырвоная воіска  
Горы ідзе, разбівае каіпаны,  
Воля ідзе пераць горад і вёску,  
Сталініскі промень у хаты заглянуў.

Народны паэт славіць Чырвоную Армію, аяла вывадзіла гарам і сёлы Заходняй Беларусі, прынесла на сваіх сямках свабоду і шчасце народу. Ён піша:

Нішчыць ворага ўпачаіт  
Савенкім законам  
Варшчылаў Клімент  
З Арміяй Чырвонай,  
Воля ідзе на зямлі,  
А ўсё дзіць, дзіць,  
Сталін родны ў Брэжлі  
Перагоду хваліць.

У сваёй вершав Іааў Булаа гарача зааікае вызвалены народ існа існа напар, будаваць новае жыццё: «У новы свет пасла ўсёх бел... ты перабі да іштасі след». Майстэрска рысуючы ў сваёй вершав мінулае роднага края, мінулае захоіных братоў, Булаа раскрывае перат імі захоілячымі перспектывы свабоднай працы. Ён усхвалявана кіліца існа на вялікі воіны сход:

За шчасце, дзай,  
За свой голас дай,  
За свой савенкі родны край!  
Здаўны рай,  
Чырвоны май  
Ты з намі радасна спаткай!

Народны паэт, арганасен Іааў Булаа напісаў твор, праінекны пачуццямі незвычайнай пшэчы і гарачай любві да сваёй братоў. У вершы «Сваіму народу» ён выказвае пшэчыну ўпшэчынась, што «спанам не вярнуцца вавенкі, зааікае вызвалены народ падцэньне «як прасторна на вавенкі і мужна існа напар».

Па прастор, на шырокі разлог  
Выхадзі, мой народ, горадоно:  
Многа новых, шчаслівых дарог  
Расцілае жыцьцё праў табою.

Добрыя ападытанія змясцілі ў зборніку пшэньнічнікі Іааў Булаа і Макар Пашаўчыч. У аянткіні «Дарэгоў» К. Чорны паказвае пшэчкае, нявыноснае жыць саяна пад уладай польскіх паюў. Каб здабыць жменьку солі для хворай дачкі, селянін Спана Ідэ па ўсё, жыцьцё штурхале яго ў бэздань, адуць амаць яама звароту.

Поўны нянавісьці да паноў, Спана ў дні вызваленыя крычэць першаму апапушаму чырвонарамеіну:

— Браткі, радуй. Калі хэе ўгледзіш  
Пана — не шкадуі. Праціцца будзе —  
не вер, пакуль не азіохні!

Навокіні сапсела народная нянавісьць да паноў, можна бачыць і ў ападытаніі М. Пашаўчыча «Праўда Шчыпава Сіроткі». Ніякія хітрыкі і катаваны польскай дэфензы, ніяка хлара, ніякі выдучкі не магі ўстаць пераць праўдай Нічышара.

Пятрусь Броўка і Пятро Глебаа аянткі з першых напісалі вершы, прасвечаныя вызваленым братам. Вершы прасякнуты глыбокім пафасам і рэвалюцыянай страаснасцю. Паэтычна і хапалычча «Песня вызваленай жанчыны» П. Броўкі. У ёй гучыць голас вызваленай заходняй сястры:

Зашумелі ўрачысця  
Новыя палі,  
Сёння мы і дашы дэаі  
Воля здабылі,  
Болей вораг не нарушыць  
Наш прыгожы час.  
Ёсьць у нас пшэць заступнік,  
Бацька ёсьць у нас.

Гэты-ж матыў перадаючы гучыць і ў вершы П. Глебаі «Родным братам». У ім аўтар ааікае захоіных братоў існа напар, у новыя, светлыя дні, не палашаца за свой лёс, бо «за існа непакое Сталіна — усё прыгнечаныя бацька і друг».

У зборніку змяшчаны надрэна вершы маладых паюў. З іх асабліва цікавы творы Аркады Кулішоа, А. Астрэйкі, Э. Агняпвет, П. Панчанкі.

Зборнік будзе чытацца шырокімі масамі. Ён пазнаёміць іх з творамі беларускіх пшэньнічнікаў, напісанымі ў першыя дні пасля вызваленага паходу, пасля герачных падзей верасня 1939 года.

# ЗАВОД „НЁМАН“

На жываліснім берэзе ракі Нёман шыта ресінуіцыя карушы буйншэлага ўдой пашкай Польшчы шклязавала «Нёман». Ад заводскіх карушоў аж да вёскі ачынічы на прапугу 14 кіламетраў аянткіна лес. Да гэтага часу на скрызьдзях дарог захаваіся ачы прыбійны драў шпшыны з напісам: «Лес завода «Нёман». Гора было таму, хто адважываўся ў гэты лес вырубіць дрэва або збіраць галяі.

Завод «Нёман» дэячышы шырокаму аянткіменту выпускаемай прадукцыі, аяно аяно з першых месцаў у шыкалай аянткіна аянткіна і ў зьянны гандлі былой пшэчы Польшчы. Шпшынавыя сэрвісы, аянткіна і лікерыны прыбрыры, аянткіна, чайныя і лікерыны прыбрыры, аянткіна розных сартоў і колераў аянткінаваліся ў Нарвегію, Італію, Чэхаславакію, Турцыю і нават у Амерыку.

Сярэпны завод атрымаў у адыднічых дзяхі: вугаль — з Катовіч, пшэць — з коіп Львова, а сода ўваілася з Чэхаславакіі. Так было поўгода таму назаў.

У кабіне дзіратара советскага завода «Нёман» тав. Крэня сабраліся брыгадзіры, чыянікі пехаў, старыя кадравыя рабочы. Яны аянткі за аянткіна лэадаваць аб іны. Яны аянткі за аянткіна лэадаваць аб іны. Яны аянткі за аянткіна лэадаваць аб іны.

— на 152 проц., т. Свєра — на 148 проц., т. Гурко — на 147 проц. і т. д. аянткіна на аянткіна ўносьш прапаноу, аянткіна вялікі напару ўносьш прапаноу, аянткіна вялікі напару ўносьш прапаноу, аянткіна вялікі напару ўносьш прапаноу.

На заводскай канторай красавалася шыта: «Завод аянткінарага таварыства



Варшавіцкая МТС (Дрысенскі раён, Віцебскай абласці) рыхтуе новыя кадры вядучаў трактараў. НА ВДЫМКУ: курышка Надэа Ушаава — член сельгасарцелі імені Сталіна за рудым на практычных занятках. Побач — механік І. І. Рубін.

Фото В. Хеліна. (Фотатронка ВЕЛТА).

# ЧАМАДАН

(З практыкі работы следчага)

На Украйну лесу, за 500 метраў ад вёскі Мокрань, Раўнаўскага сельсавета, Чарэшкага раёна, сабакі раскапалі яму, з якой вышлі каліні і астаткі адзення чалавека. Гэта заўважылі каласнікі і паведамілі аб зьдзяўжэнні міліцыі.

Атававілі яму. Значылі: чарап чалавека, пасмы валос, паўзнішную пачку грашовых папярочных знакаў і невялікага размеру чамадан.

Хто забіў? Жанчына ці мужчына? Якія зброі? Калі гэта зьдзяўжэнне было зроблена?

Рэальны следчы ўладзі шукалі следы зьдзяўжэння, працягнулі жыхарам вёскі чамадан, распіталі, даведваліся. Можна было ўспомніць у каго быў такі чамадан. Нехта ледва прывішча — Паршын.

На вёсцы папырылася чуткі, што Паршын, які жыў у вёсцы ў мінулым годзе, меў многа грошай, рэчаў і што яго агрэбілі. Некаторыя жыхары вёскі папярэдзілі, што знойдзены чамадан па размеру і форме падобен на чамадан Паршына.

Хто-ж такі Паршын? Аказалася, што чамадан 1936 года з Орданізізград вярнуў да сабе ў вёску Мокрань Пётр Ёўсеенка. З ім прыхаў яго прыяцель Сергей Паршын, які ў Ёўсеенка запрасяў да сабе ў госці. Паршын пражыў у доме Ёўсеенкі да вясціўніцы, і з таго часу ніхто яго ў вёсцы не бачыў.

Следчы ўладзі ўстанавілі таксама, што Ёўсеенка ў гуртарах са знаёмымі казаў, што Паршын паехаў працаваць у Данбас.

Справа асталася да следчых уладзі зважана. Калі гэта збылося было зроблена з мэтай грабжажы, чаму-ж грошы аказаліся захапанымі ў яго?

Пра невялікі дзеян паляў страшнай анахоры, Ёўсеенка быў выклікан на допыт у якасці сведкі. Ён быў у добрым настроі, змяўся размова.

— На цікавае ўсе падрабязнасці адуку Паршына з вёскі, — сказаў следчы. — Вы, як сведка, можаце ўнесці некаторую частку ў справу.

— Справа якая, я сам яго пасадзіў у аўтамабіль, акая праходзіла праз вёску Паршына паехаў у Гомель. Гэта бачылі Багановіч і Лабачоў.

Пра дзеян выклікалі на допыт Багановіч і Лабачоў. Яны катэгорычна адказвалі, што бачылі, як Ёўсеенка пасадзіў Паршына ў аўтамабіль.

Выклікалі на допыт таксама Ягубовіч і Гіт, якія сустракаліся з Паршынм. Працягнулі іх рашэнне.

— Названне ремён Паршына. — Так, падобен... Ёўсеенка сугалася. На гэты раз ён быў даступен на допыт у якасці абвінавачваемага.

Армія зрабіў на яго ашаламляючае ўражанне. Ён з'явіўся з панімай галавой. Ад ранейшай размоваці не асталося і слезы.

— Ітак, — сказаў следчы, — рашэнне чамадан Паршына апазнаны, сведкі Багановіч і Лабачоў адмаўляюць вашы казаны. Паршына ў жытых няма. Сазнаўся...

Затым паслярабілі дзесяткі довадаў, якія выкрывалі Ёўсеенку.

Напор следчага быў настолькі моцным, што Ёўсеенка не вытрымаў.

— Так, я забіў Паршына, — выкрыкнуў ён.

— Гэта мы ведаем, ведаем. Нас цікавае апазнаць збытоўца.

Паслярабіў расказ Ёўсеенкі. У верасні 1936 года ён з Паршыным дома выйшлі. Насія падышлі ў пасёлак Лобчына рамантаваць чарапіцу. Па дарозе завалася гутары аб дзяўчыне, з якой дым гулялі. Слова за слова пасварыліся. Ёўсеенка ўд-

рыў Паршына камнем у галаву. Той упаў. Паслярабіў другі ўдар, ад якога наступіла смерць. Пасля гэтага Ёўсеенка пайшоў дамоў, узяў лапату і вярнуўся на месца збытоўства, дзе захапалі труп Паршына і чамадан.

Як быў чамадан развязка. І знойдзены ремён падобен, чамадан такога-ж размеру, як у Паршына, і прызнанне самога абвінавачваемага, і супярэчэнні паміж паказаннямі сведкаў і Ёўсеенкі. Але...

Раптам на новым допыце Ёўсеенка заўважылі:

— Я Паршына не забіў. Мае ранейшыя паказаны былі напярэльнымі, я даваў іх таму, што мне казалі, што майго бацьку арыштавалі з-за мяне. Паршын паехаў, ён жыў, ён працуе. Вы ў гэтым пераконаецеся.

Калі справа пачала да следчага па вяртальных справах пракуратуры рэспублікі — тав. Пракуровіч, перад ім паўстала пытанне: што калі на самой справе Паршын жыў? Прызнанне абвінавачваемага? Але гэтага-ж неадстаткова. Нарэшце Ёўсеенка адмовіўся ад сваіх паказанняў.

Успомні тыя-ж пытанні, што ў пачатку следства — хто забіў? Жанчына ці мужчына? Якія зброі? Калі зьдзяўжэнне зроблена?

Тав. Пракуровіч настойліва дабіваецца сваёй мэты. Ён наводзіць даведкі на радзіме Паршына ў Рагнедзкім раёне, Смаляцкай абласці, распітаваў родічаў, таварышоў, знаёмых — ніякіх вестак. Брат Паршына — Барыс паведаміў, што апошняе пісьмо ад Сергея атрымаў у канцы верасня 1936 года.

Следчы даў распараджэнне аглядаць у другі раз яму, дзе былі знойдзены чарап і чамадан. На гэты раз каля ямы была знойдзена пабліжжучая мужчынская кепка. У правым баку кепкі была дзірка, на краях унутры асталіся часткі мокрай газетнай паперы.

Усе рэчывы доказны былі накіраваны на апазнаванне ў Беларуска інстытут судовай экспертызы.

Тав. загаварыў рэчч. Чарап належаша чалавеку ва ўзросце 19—21 года мужчынскага полу. Два дэфекты на чарапіце гэта два ўдары камнем. Дзірка ў правым баку кепкі адпавядае памераму на вядома чарапа. Часткі мокрай газетнай паперы, якія былі знойдзены ў кепцы, — гэта абрыўкі «Крестыянскага газеты» ад 28 верасня 1936 года.

Зараз усё супала. Да 28 верасня 1936 года збытоўства не магло быць зроблена. Значыць верна, што Ёўсеенка забіў Паршына ў верасні 1936 года. Уарост, роў таксама сугалася з весткай Палякова па даражы, што кепка і астаткі папярочных знакоў на кепцы Паршына.

Справа стала зусім яснай. Паршына забіў Ёўсеенка. Гэта казана бяспрэччымі данымі.

Складана, многатраўна, адкаёна работа следчага. Судовыя справы часта з'яўляюць сваёй загадканасцю, іх трэба разбіваць па літцы, як клубок, прачытваць, як таямнічы шэфр, выпісваць, як складаную абліжваную залучу. Многа першын, дастойнасці, умняня і чуткавіч патрабуецца ад следчага, каб знайсці правільнае рашэнне. Задача савапага следча заключача ў тым, каб абараніць ітарэсы невінаватара і не даць зьдзяўжэнню паабегчы права судзіцы. Гэта — вылінае майстэрства.

Следчы пракуратуры рэспублікі тав. Пракуровіч гэтым майстэрствам анахоры. Ён працуе следчы ўжо адзінаццаць год. Яму даручаюцца важнейшыя справы. Ён дастойліва, з вялікім веданнем справы разбітвае самыя складаныя азалы.

Ан. Гур.

# ЗА РУБЯЖОМ

## ВОДУКІ НА ПАПІСАННЕ ДАГАВОРА АБ ГАНДЛІ І МОРАПЛАВАННІ ПАМІЖ СССР І ІРАНАМ

ТЭГЕРАН, 26 сакавіка. (ТАСС). Сёння ўсе тегеранскія газеты агульшчалі паведамленне аб падпісанні савецка-іранскага дагавора аб гандлі і моравлаванні.

Газеты «Эталат» і «Журнал» да Тегерану пшпуні: «Падпісанне дагавора аб гандлі і моравлаванні паміж дзума суседнімі і дружавернымі краінамі з'яўляецца доказам добрай волі і імкнення кіраўнікоў абодвух краін прадаўжаць дружаверныя адносіны, узнікшыя з моманту стварэння новага Ірана. Мы спадзяемся,

што гэтыя адносіны і надалей будуць развівацца ў тым-жа напрамку».

Газета «Іран» піша: «Асабліва трэба ратавацца, што заключэнне гандлёвага дагавора паміж Іранам і СССР павядае канец дэстабілізацыі інфармацыі, распаўсюджваемай некааторымі замежнымі агенствамі».

Іншыя газеты падкрэслівалі, што дзякуючы заключэнню гэтага дагавора пачаў ажываць адносіны паміж Іранам і СССР павядае мацная база. (БЕЛТА).

## На заходнім фронце

ПАРЫЖ, 26 сакавіка. (ТАСС). Як перадае агенства Гава, за апошнія суткі паміж Саарам і Вагезамі на фронту ў 40 км адбывалася артылерыйская перастрэлка. Авіяцыя праводзіла разведчыя палёты.

На Рэйне немцы аднавілі спробы весці прапаганду перад французскімі салдатамі, для чаго выстаўлялі на беразе плакаты, скарыліся літоўкі і ўключалі громагаварышкі.

БРУСЕЛЬ, 26 сакавіка. (ТАСС). Галандскія агенствы паведамаюць, што ў ноч на 26 сакавіка над усходняй Галаандыяй былі заўважаны самалёты, нацыянальна-прыналежнасць якіх не ўдалося ўстанавіць. Праціваверныя батарэі адкрылі па самалётах агонь.

25 сакавіка над Бруселем быў заўважан іспанскі самалёт новадэйшай нацыянальнай прыналежнасці.

ЛОНДАН, 26 сакавіка. (ТАСС). Турэцкі параход «Сакары» вядомым чынам у 2612 тон азірнам англійска-французскіх ваенных суднаў і адрывец у Бейрут для дагалаў. На «Сакары» знаходзілася дзве тысячы аўраў-белашаў, якія накіроўваліся ў Палесціну.

ВАЙНА НА МОРЫ

ЛОНДАН, 26 сакавіка. (ТАСС). Турэцкі параход «Сакары» вядомым чынам у 2612 тон азірнам англійска-французскіх ваенных суднаў і адрывец у Бейрут для дагалаў. На «Сакары» знаходзілася дзве тысячы аўраў-белашаў, якія накіроўваліся ў Палесціну.

## Продаж амерыканскіх ваенных самалётаў Англіі і Францыі

ВАШЫНГТОН, 26 сакавіка. (ТАСС). Агульшчалі афіцыйнае паведамленне, у якім амерыканскае амбасаданне Англіі і Францыі паведамае аб продажы найвышэйшых амерыканскіх самалётаў найвышэйшых амерыканскіх самалётаў Англіі і Францыі павядаюць у ШНА самалёты найвышэйшых узораў.

Газета «Уол стрит джорнал» паведамае, што ўрадавыя ўладзі адбараць продаж Англіі і Францыі ўсіх найвышэйшых авіяцыйных канструкцый, за выключэннем некалькіх сакрэтных прыбораў. Авіяцыйным кампаніям будзе дазволена прадаць Англіі і Францыі каля 500 самалётаў, якія будуць для амерыканскай арміі.

## АНТЫВАЕННЫ РУХ У АНГЛІІ

ЛОНДАН, 27 сакавіка. (ТАСС). Адбываюцца гэтыя дні ў Брытаніі гэтакія пэўныя канферэнцыі арганізаваных найвышэйшага саюза галандскіх служачых, налічваючых 78 тысяч членаў, большасцю гэтаму прылягае рэзольцыя, асуджаючую імперыялістычную вайну ў

Еўропе. Уздзяжкі канферэнцыі патрабуюць ад пэнасева традыцыйнага спынення ўсёгата супрацоўніцтва з урадам і працівавернымі. У рэзольцыі гаворыцца аб неабходнасці разгортвання барацьбы супраць наступлення імперыялістычнай на ўзросты ўзровень і правы рабочага класа.

## Паведамленне нарвежскага міністэрства замежных спраў

ОСЛО, 27 сакавіка. (ТАСС). Як перадае нарвежскае тэлеграфнае агенства, нарвежскае міністэрства замежных спраў паведамае ўчора папрабаванні імпэратара, меўшага месца 22 сакавіка. Міністэрства заўважыў, што ранішай гэтага дня англіійскі военны, які знаходзіўся ў нарвежскіх тэрытарыяльных водах бізак ад Обурста (паўднёва-заходняй Нарвегія), адна пераправажы вады на германскаму гандлёваму параходу, ішоўшаму ў паў-

днёвым напрамку. Германскі параход не спыніўся, і англіійскі военны ўтрымаўся ад далейшага прымянення сілы. Выпушчаны з англіійскага карабля снарад улаў некалькі ад чыгуначнай стэпцы, але не ўзарваўся. Міністэрства замежных спраў прапанавала сваёму пасланніку ў Лондане завышчы рашучы пратэст супраць гэтага парушэння нарвежскага нейтралітэта.

## ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ  
У справі Суньюнь кітайскія войскі пасля двухдзядзых вучыльных баёў выйлі японцаў з Увэя, занятыя ім амаль два месцы таму назад. Японцы страцілі тут забітымі і раненымі 3.300 чалавек. У ліку захаваных кітайцаў трафеяў — 37 паліях, горных і праціпанкавых гармат, многа кулямётаў, аўтамабілі і паліях рэліквіяў. Кітайскія часткі працягваюць праследваць адступаючыя на ўсход японскія войскі. У 65 км на ўсход ад Увэя кітайскія занялі валяны ў стратэгічных адносінах горны праход. Такім чынам, кітайскія войскі забяспечылі безбяднасць сваіх пазіцый на беразе ракі Хуанхэ.

У ПАУДНОВЫМ КІТАІ  
Кітайскія войскі працягваюць праследваць японцаў, адступаючых з раёна Лішэя.

У ЦЕНТРАЛЬНЫМ КІТАІ  
Японцы працягвалі авалодаць горадам Ланшань (40 км на ўсход ад Сінъяна, у паўднёвай частцы правыяў Хуанхэ), але былі адкінуты.

Як паведамае газета «Шэньчжоуцзюань», 26 сакавіка над Луцжоу (у паўднёва-заходняй частцы правыяў Хуанхэ) адбываўся наветраны бой паміж японскімі бомбардзіроўшчыкамі і кітайскімі знішчальнікамі. Японскія самалёты выпушчалі былі рэтыравачца.

## РОСТ ДАРАГАВІЗНЫ ў БЭЙПІНЕ

ШАНХАЙ, 27 сакавіка. (ТАСС). Агенства Рэйтар паведамае аб небылава высокіх цэнах на мукі і іншыя прадукты ў Бэйпіне. У нямаляй ступені, уздымае агенства, роот пры выклікан неэканомнымі падакатамі, спанжэннемі ўладамі пры даставіні мукі ў Бэйпін. Мясом мукі ў Бэйпіне каштуе на 30 проц. больш, чым у Тяньціне. Для таго, каб атрымаць дазвол на вываз мукі з Тяньціня ў Бэйпін, неабходна ўплаціць спецыяльны падакат. Пры вывазе мукі з

тэрыторыі імпэратарных кантэсій у Тяньціне зноў спанжэння падаката. Для атрымання дазволу на продаж мукі ў Бэйпіне праходзіць у троні раз плаціны падакат. Параўноўваючы плацэраліны цэны на важнейшыя прадукты харчавання ў Бэйпіне з цэнамі да пачатку японскай інтэрвенцыі ў Кітаі, агенства падкрэслівае, што кошт мукі мукі павялічыўся ў 7 разоў, а мукі рысу — у 10 у лішні раз.

## ПАДРЫХОТКА ДА ПРЫЗЫВА ў ЧЫРВОНУЮ АРМІЮ

Гэтыя дні ў Мінскім абкоме КП(б)Б адбываецца парада работніцкай ваеннай аддзялаў кіруючых партыйных органаў і рэдакцыяў РСЧА і ўчота вяснаабавязаных. Былі заслушаныя казаны загадкавіч вяснінкі адзінаці Барысаўскага гаркома, Варашылаўскага, Слуцкага і Калонііскага райкомаў КП(б)Б аб падрыхтоўцы да чарговага прызыва ў Чырвоную Армію і Ваенна-Марскі Флот.

У Мінскай абласці падрыхтоўка да прызыва пшпуніца з кожным днём. Моздз 1920 і 1921 г. нараджаныя ў гуртках набывае ваенныя спецыяльнасці, аде горны на абаронныя значкі. На адпому тымлі гораду Мінску з ліку прызыўніцаў падрыхтавана 180 вяснінцаў, сотні варашылаўскіх стралякоў. 42 проц. агульнага ліку прызыўніцаў сталіні БССР адзі нормы на знарок «Гельт» да праціваветранай абароны.

Усе прызыўнікі Лобанскага раёна зьмелі агульна-адукацыйнай вучобай. У раёне рэгулярна працуюць 23 абаронныя гурткі.

Уздыжаныя парды падвергі крытычны асабыя арганізацыі Асаваіхна, Чырвоная крэйка, а таксама органы асветы і ахочы зброю за маруднае разгортванне масава-абароннай і аздараўленчай работы сарок прызыўнікаў.

На чарговымі падпшпуніцы БАВА, дзідзіны камісар тав. Іваноў у сваім выступленні аярнуў увагу ваеннамоў і работачы ваенных аддзялаў партыйных органаў на неабходнасць дэталёвага вывучэння прываемага кампанента, ахо-

лу ўсіх прызыўнікаў ваеннай вучобай і масава-палітычнай работай.

МІЦКАЎ. У раёне разгортнуа дзейная падрыхтоўка да чарговага прызыва ў Чырвоную Армію і Ваенна-Марскі Флот. Узятыя на сабе абавязальнасці прызыўнікі з часцю выконваюць. Каля 60 проц. прызыўнікаў раёна ўжо адзі нормы варашылаўскага страляка, ШХА, ГСА і зямовыя нормы на знарок «Гельт» да працы і абароны. Малазімьшныя прызыўнікі ахоплены вучобай.

Да кіраўніцтва ваеннымі гурткамі прызыўнікаў прызначаны камандзіры запаса. Прызыўнікі з'яўляюцца выдатнымі арганізатарамі абароннай работы. Старшыня партыйнай арганізацыі Асаваіхна, прызыўнік тав. Астроўскі А. Б. падрыхтаваў 56 членаў таварыства да адначы норм на абаронныя значкі.

На канферэнцыях, якія ўжо адбываліся, прызыўнікі абавязаліся да прызыва ў РСЧА адзі нормы на чатыры абаронныя значкі.

Т. КЛІМІН. Космавольскага арганізацыя Старасельскага сельсавета, Шладоўскага раёна, разгартнуа вялікую падрыхтоўку да прызыва ў Чырвоную Армію. Для прызыўнікаў створаны гурткі па адначы норм ГПА, ШХА, ВС і ГСА. Кіруюць гурткамі камандзіры запаса Чырвонай Арміі.

Уздыжаны на сабе абавязальнасці да прызыва адзі нормы не менш чым на тры абаронныя значкі, прызыўнікі Старасельскага сельсавета выклікалі на сацыялістычнае спаборніцтва прызыўнікаў Алжондраўскага сельсавета.

А. ЕСПОВІЧ.

## Пад'ём разбураных мастоў

Дзяржаўныя органы БССР прароблена рэгулярная работа па павышэнню з дня рое у заходніх абласцях рэспублікі бунных жалезных мастоў, узарваных і разбураных палікамі ў час ваенных дзеянняў. Наўнясця ў рэках абрушніўшыся фермы і вады стварала бурзную пагрозу затары мукі ў час ледахода. Гэта служыла вялікай перашкодай і для суднаходства і асаваў арышчыні.

На чарговымі праз раку Нароў да горада Ланька, праз раку Буг да горада

Брэста, масты праз Дняпра-Бугскі канал і вёска Глінава, Бужэлічы, Белін і інш. Руслы рэк і канал ачышчаны ад перашкод.

Работа выконвалася ў цяжкіх умовах зімы. Асабыя жалезныя фермы ляжалі на глыбіні да 5 метраў. Вага ферм дасягала 50 тон, і іх прыходзілася разбіваць па частках. Пяпер пачага падрыхтоўка да будаўніцтва новых мастоў узамен разбураных.



Да дэкады Беларускага мастацтва ў Маскве. НА ЗДЫМКУ: сцена свята ў каля п'есы Э. Самуілыка «Парібель воўка» ў пастаноўцы І-га Веларускага дэкады драматычнага тэатра. Фото М. Савіна. (Фотарухма БЕЛТА)

## Будаўніцтва дарогі Суражскага МТС — Яновіч

ВІПЕБСК. (Па тэлефону). Члены сакаспадарчай арпелі «Кастрыца» Краўцоўскага сельсавета, Аршанскага раёна, звярнуліся да ўсіх каласніцаў з заклікам прыняць актыўны ўдзел у будаўніцтве новай гравінай дарогі Суражскага МТС — Яновіч. Каласнікі арпелі абавязаліся пабудавать да 1 мая 150 метраў новай гравінай дарогі. Вылучана спецыяльная брыгада, якая 1 красавіка выязе на свой устанав кубаметраў гравіа.

## Каласнікі датэрмінова аплачваюць падпіску на пазыку

Каласнікі і працоўныя аднаасобнікі БССР унеслі ўжо 14 млн. 423 тыс. рублёў уносаў па падпіску на пазыку «Трэція пачітоўка» (выпуск другога года) — каля 77 проц. усёй сумы падпіскі. У Аршанскім раёне датэрмінова завяршылі ўносы грошай і атрымалі аблігацкія члены 171 калгаса. У Добрушскім раёне ўносы сабраны поўнасю ішчэ ў студзені. Закачываецца аплата падпіскі на пазыку ў Віцебскім, Веткаўскім і інш. раёнах.

## Жонкі чыгуначнікаў прыводзяць паравозы ў культурны выгляд

ГРОДНА. (Кар. «Звязда»). На станцыі Гродна шырыцца рух жонак чыгуначнікаў за аказанне дапамогі мужам у прывядзенні паравозаў ва ўзорны парадак. Сем хатніх гаспадыняў — жонак памочнікаў машыністаў — тт. Сьвамарошка, Улейчыч, Бубоніч і інш. ужо прывялі ў культурны выгляд тры паравозы — да каласі ачыслі іх, афармалі прадурную частку, пашылі франкі па вокны і т. д.

## „ЯК НА ЗАВОДЗЕ імені ВАРШЫЛАВА „ДАПАМАГАЮЦЬ“ МНОГАСТАНОЧНИКАМ

Пад такім загаловам быў змешчаны тэкст у газете «Звязда» ад 16 сакавіка. Сакратар партыйнага бюро заводу Варашылава тав. Вальфон паведамае, што гэты артыкул быў абмыслан 19 сакавіка на пасяджанні партыйнага бюро, прывядзены ў ім, падвержаны партыйнаму агляду, што ў партыйнаму і прафсаюзнаму арганізацыям прапарываецца не ўдзяляць належнай увагі развіццю многастаночнікаў. У хач не адуваецца сапраўдных клопаў аб многастаночніках.

Партоўга — намеснік начальніка хатняга цеха тав. Крусу і галоўны інжынер заводу тав. Невожымаў у гэтым, што яны, ведаючы аб напярэдняй дзейнасці начальніка цеха тав. Каганца адносна многастаночнікаў тт. Валаўскага і Шабана, не прынялі рашучых да выпраўлення яго памылкі.

Партоўга абавязвае старшыню заводу тав. Дабравіцкага не пазней 30 сакавіка склікаць шырокі актыві стаханавіцкага многастаночнікаў, на якім абмеркаваць артыкул «Звязда» і наменці мераліччавыя, накіраваныя на павышэння рэстаўнаўчых і развіцця многастаночніцкага руху на заводзе.

Пытанне аб стане многастаночнікаў да служавання і росце стаханавіцкага руху на заводзе будзе абмеркавана на чарговым партыйным сходзе.

Партоўга прыняла да ведама павядаленне дырэктара заводу тав. Андрэя, што на пачатковай пеха тав. Каганца, залучыўшы напярэдняй дзейнасці ў адна многастаночнікаў Валаўскага і Шабана, накіравае адпаведнае спадзяванне што тт. Валаўска і Шабан перавадзю зноў на абслугоўванне двух станкоў.

Дзёнінкі

28 сакавіка, у 7 г. вечара, у памяканні 2-й сярэдняй школы (вул. Эпіскапа, дом № 37, 1-шы паверх), адбудзе нарада сакратароў партыйных партарганізацый Сталінскага раёна.

28 сакавіка, у 7 г. вечара, Кагановіч РБ КП(б)Б склікае нараду кіраўнікоў актывітэатываў і бюдэжытчы. Народа будзе ў памешчанні райкома.

Анасны рэдантар Т. С. ГАРБУНОЎ.

## Кінотэатр „Чырвоная Зорка“

8 28 САКАВІКА  
НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ  
па аднаментам тэору  
Племнішкі-ардананосца М. ПОЛАХАВА